



ПРАГРАМЫ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СЁМАГА СКЛІКАННЯ



Перадвыбарчая праграма кандыдата ад партыі БНФ
Мая Радзіма — Беларусь!

Я, кандыдат ад партыі БНФ, лічу прыярытэтам абарону беларускіх нацыянальных інтарэсаў: умацаванне палітычнай, ваеннай, эканамічнай, энергетычнай ды інфармацыйнай незалежнасці Беларусі, адраджэнне нашай мовы, аднаўленне дэмакратыі і прававой дзяржавы, пераход да новай эканамічнай мадэлі для свабоды і дабрабыту беларусаў.



Я, Астроўскі Васіль Уладзіміравіч, кандыдат ад партыі БНФ па 102 Заходняй акрузе, намеснік старшыні Беларускага таварыства абароны спажывцоў, старшыня Мінскай абласной арганізацыі абароны спажывцоў, бяру ўдзел у выбарчай кампаніі дзеля рэалізацыі праграмы нашай партыі, з якой вы можаце азнаёміцца на партыйнай старонцы <http://narodny.org/>. Разам з тым, сваімі ўласнымі прыярытэтамі я лічу: удасканаленне механізма абароны



Перадвыбарчая праграма кандыдата ад партыі БНФ
Мая Радзіма — Беларусь!

Я, кандыдат ад партыі БНФ, лічу прыярытэтам абарону беларускіх нацыянальных інтарэсаў: умацаванне палітычнай, ваеннай, эканамічнай, энергетычнай ды інфармацыйнай незалежнасці Беларусі, адраджэнне нашай мовы, аднаўленне дэмакратыі і прававой дзяржавы, пераход да новай эканамічнай мадэлі для свабоды і дабрабыту беларусаў.

КАСТУСЁЎ РЫГОР АНДРЭЕВІЧ

Палітыка цяперашняга ўрада і чыноўнікаў, бяздумна падтрыманая дэпутатамі паслухмянага парламента, завяла краіну ў палітычны і эканамічны тупік.

БНФ мае праграму ўсебаковых рэформаў па прынцыпе «Не народ для ўрада, а ўрад для народа!», каб беларусы жылі годна і заможна ды былі сапраўднымі гаспадарамі на сваёй зямлі, каб нашы людзі не былі вымушаныя шукаць работы і лепшай долі ў замежжы.

Ніякіх новых збораў і падаткаў! У новым складзе парламента не месца тым, хто раней уводзіў новыя падаткі і зборы, у тым ліку ганебны збор з непрацуючых.

Разумная прыватызацыя: ва ўласнасці дзяржавы застаюцца толькі тыя прадпрыемствы, што маюць стратэгічнае значэнне.

Бар'еры для рэалізацыі беларусамі права ўласнасці на

зямлю павінны быць знятыя, а правы ўласнікаў нерухома-сці — надзейна абароненыя.

Дадзім свабоду ды падтрымку бізнесу, вызвалім яго ад адміністрацыйнага ціску, зменшым падаткі.

Дыверсіфікуем пастайкі энэрганосбітаў для забеспячэння энергетычнай незалежнасці Беларусі.

Створым эканамічныя стымулы і ўмовы для вяртання беларусаў, якія працуюць за мяжой.

Прыем закон пра «Карту суайчынніка» для ўмацавання культурных, гаспадарчых і адукацыйных сувязяў з беларусамі замежжа.

Падтрымка сям'і дапаможа скараціць колькасць разводаў і абортар, што нішчаць будучыню нацыі.

Спыненне алкагалізацыі насельніцтва — дзяржаўная задача.

Абарона навакольнага асяроддзя: развіццё ўзнаўляльных і альтэрнатыўных крыніц

энергіі, інфраструктуры для электрамабільнага, энергаэфектыўнага вытворчасць, закон пра абарону жывёл.

Бюджэт аховы здароўя трэба павялічыць да еўрапейскіх стандартаў, таксама развіваючы медычнае страхаванне. Людзям павінны быць даступныя як айчынным, так і замежным лекі.

Замест павышэння пенсійнага ўзросту — пераход да накапальнай сістэмы, каб пенсійныя адлічэнні назапашваліся і выплачваліся пасля выхаду на пенсію, а сваякі пенсіянераў у выпадку іх смерці мелі права атрымаць у спадчыну недавыплачаную частку пенсіі.

Падтрымка роднай мовы, адукацыі і культуры: спыніць скарачэнне беларускамоўных школ, стварыць сістэму вышэйшай адукацыі на беларускай мове.

Размеркаванне студэнтаў — выключна на добраахвотнай аснове. Адтэрміноўкі

ад вайскавай службы павінны даваць магчымасць моладзі атрымаць адукацыю.

БНФ выступае за адмену татальнай кантрактнай сістэмы.

Мы за вяртанне спрадвечных беларускіх сімвалаў: герба «Пагоня» і Бела-Чырвона-Белага сцяга.

Дэмакратыя, прававая дзяржава, падзел галін улады: законы павінны быць вышэйшыя за ўказы і дэкрэты, а суды — незалежныя ад выканаўчай улады і падпарадкаваныя толькі закону.

Цэнзура недапушчальная: свабода слова павінна быць гарантаваная для ўсіх СМІ і для інтэрнэту, людзі не павінны сядзець у турме за свае думкі, словы і перакананні.

Кіраўнікі выканкамаў павінны абірацца грамадзянамі на свабодных выбарах.

Барацьба з карупцыяй — прыярытэт: хто не краў — сядзець не будзе, а хто скраў — павінны быць пакараны.

Выйдзем з Еўразійскага саюза, які ёсць крыніцай праблем у эканоміцы, скасуем дамову пра «Саюзную дзяржаву», якая пагражае суверэнітэту Беларусі.

Створым бязвізавы рэжым з дзяржавамі Еўрасаюза.

Надзейная мяжа з Расіяй спыніць паток злачыннасці, нелегальнай міграцыі ды наркатыкаў.

Беларусь мусіць выйсці з Арганізацыі дагавора аб калектывнай бяспецы (АДКБ), якая пагражае ўцягваннем нас ва ўзброеныя канфлікты ў Азіі. Замежныя вайсковыя аб'екты павінны быць выдаленыя з тэрыторыі краіны.

Далучым Беларусь да Сусветнай гандлёвай арганізацыі (ВТО), каб адкрыць прадпрыемствам доступ на сусветны рынак, а беларусам даць доступ да якасных і таных тавараў.

3 платформаў партыі БНФ можна азнаёміцца на сайце www.narodny.org

АСТРОЎСКІ ВАСІЛЬ УЛАДЗІМІРАВІЧ

праваў спажывцоў, падтрымку малога і сярэдняга бізнесу, барацьбу з усеўладдзем чыноўніцтва, адстойванне першынства інтарэсаў чалавека перад інтарэсамі дзяржавы.

Я выступаю за рэальную свабоду бізнесу, за перагляд заканадаўства, каб вызваліць прадпрыемальнікаў ад ціску дзяржавы. Для аздарулення эканомікі крытычна неабходна зніжэнне падаткаў і даступнасць крэдытавання.

На працягу найбліжэйшых 3—5 гадоў падатковы цяжар мусіць быць паступова зніжаны. Агульная сума ўсіх падаткаў не павінна перавышаць 10 % усіх даходаў.

Я за даступныя крэдыты для грамадзян і для бізнесу. Крэдытная стаўка не павінна быць большай за 5 % гадавых.

Прадукты харчавання і тавары, зробленыя ў Беларусі, мусяць прадавацца па цэнах на 10—15 % ніжэйшых, чым

у суседзяў. Цэны на якасныя лекі, у тым ліку імпартных, не павінны быць завышаныя. Для пенсіянераў 20—30 % ад кошту лекаў павінна кампенсавацца дзяржавай.

Я і партыя БНФ за разумную прыватызацыю: у дзяржаўнай уласнасці застаюцца толькі тыя прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне.

Мы вернем рэальную і абароненую законам прыватную ўласнасць на зямлю для грамадзян Беларусі. Прыватная ўласнасць мусіць быць асновай дзяржавы.

Я за тое, каб быў здзейснены акт гістарычнай справядлівасці: зямля і будынкі павінны быць вернутыя нашчадкам тых, хто імі валодаў да 1917 года, а ў Заходняй Беларусі — да 1939 года.

Замест павышэння пенсійнага ўзросту — павышэнне пенсій, пераход да накап-

ляльнай сістэмы, каб пенсійныя адлічэнні назапашваліся і выплачваліся пасля выхаду на пенсію. Родныя пенсіянераў, у выпадку іх смерці, павінны атрымаць у спадчыну недаатрыманыя пенсійныя адлічэнні.

Я за аднаўленне дэмакратыі ў краіне і за прававую дзяржаву на аснове прынцыпу падзелу галін улады. Законы мусяць быць вышэй за ўказы і дэкрэты. Свабода слова павінна быць гарантаваная. Грамадзяне Беларусі павінны наўпрост абіраць кіраўнікоў мясцовых органаў улады на сяле, у раёнах, абласцях і гарадах.

Колькасць дзяржаўных чыноўнікаў трэба знізіць на 75 %. Пры гэтым ніводзін з іх не павінен прыходзіць на дзяржаўную службу адразу са студэнцкай лавы — папярэдне ён будзе абавязаны адпрацаваць не менш за 3 гады

ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы ці сферы паслуг. Каб пазбегнуць адарванасці чыноўнікаў ад патрэб і інтарэсаў звычайных грамадзян, тэрмін бесперапыннага знаходжання ў дзяржапараце мае быць абмежаваны 10 гадамі.

Барацьба з карупцыяй — першачарговая прыярытэт. Мы правядзём праверку ўсіх асоб, якія знаходзіліся на дзяржаўнай службе з 1995 года і валодаюць жыллёвай маёмасцю, рынковы кошт якой перавышае 500 тыс. рублёў, на прадмет легальнасці сродкаў, укладзеных у гэтае жылло. Будзе ўведзена абавязковая штогадовая публікацыя звестак пра даходы і маёмасць усіх дзяржаўных чыноўнікаў — ад кіраўніка сельвыканкама да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Я зраблю ўсё, каб спыніць засілле на беларускім рынку кантрафактнай прадукцыі кі-

тайскай і расійскай вытворчасці, небяспечнай для жыцця і здароўя нашых грамадзян-спажывцоў. Ні адзін тавар, які прадаецца ў Беларусі, не павінен трапляць у гандлёвыя сеткі без яго праверкі незалежнай экспертызацы і ўзгаднення з Беларускай таварыствам абароны спажывцоў.

У сферы знешняй палітыкі я за незалежную нейтральную Беларусь, якая не ўдзельнічае ні ў якіх ваенных і палітычных блоках, за бязвізавы рэжым з дзяржавамі Еўропы і Паўночнай Амерыкі.

Я, Васіль Астроўскі, іду на выбары з мірам і дабром.

Будзем адзіным фронтам змагацца, каб шчаслівыя і багатыя былі кожная сям'я, кожны грамадзянін краіны.

Мы зробім па-іншаму! Мы зробім усё лепш для людзей!

З намі Бог! Жыве Беларусь!

НАГЛІН МІКІТА ВІКТАРАВІЧ

Палітыка цяперашняга ўрада і чыноўнікаў, бяздумна падтрыманая дэпутатамі паслухмянага парламента, завяла краіну ў палітычны і эканамічны тупік.

БНФ мае праграму ўсебаковых рэформаў па прынцыпе «Не народ для ўрада, а ўрад для народа!», каб беларусы жылі годна і заможна ды былі сапраўднымі гаспадарамі на сваёй зямлі, каб нашы людзі не былі вымушаныя шукаць работы і лепшай долі ў замежжы.

Ніякіх новых збораў і падаткаў! У новым складзе парламента не месца тым, хто раней уводзіў новыя падаткі і зборы, у тым ліку ганебны збор з непрацуючых.

Разумная прыватызацыя: ва ўласнасці дзяржавы застаюцца толькі тыя прадпрыемствы, што маюць стратэгічнае значэнне.

Бар'еры для рэалізацыі беларусамі права ўласнасці на зямлю павінны быць знятыя,

а правы ўласнікаў нерухома-сці — надзейна абароненыя.

Дадзім свабоду ды падтрымку бізнесу, вызвалім яго ад адміністрацыйнага ціску, зменшым падаткі.

Дыверсіфікуем пастайкі энэрганосбітаў для забеспячэння энергетычнай незалежнасці Беларусі.

Створым эканамічныя стымулы і ўмовы для вяртання беларусаў, якія працуюць за мяжой.

Прыем закон пра «Карту суайчынніка» для ўмацавання культурных, гаспадарчых і адукацыйных сувязяў з беларусамі замежжа.

Падтрымка сям'і дапаможа скараціць колькасць разводаў і абортар, што нішчаць будучыню нацыі.

Спыненне алкагалізацыі насельніцтва — дзяржаўная задача.

Абарона навакольнага асяроддзя: развіццё ўзнаўляльных і альтэрнатыўных крыніц энергіі, інфраструктуры для

электрамабільнага, энергаэфектыўнага вытворчасць, закон пра абарону жывёл.

Бюджэт аховы здароўя трэба павялічыць да еўрапейскіх стандартаў, таксама развіваючы медычнае страхаванне. Людзям павінны быць даступныя як айчынным, так і замежным лекі.

Замест павышэння пенсійнага ўзросту — пераход да накапальнай сістэмы, каб пенсійныя адлічэнні назапашваліся і выплачваліся пасля выхаду на пенсію, а сваякі пенсіянераў у выпадку іх смерці мелі права атрымаць у спадчыну недавыплачаную частку пенсіі.

Падтрымка роднай мовы, адукацыі і культуры: спыніць скарачэнне беларускамоўных школ, стварыць сістэму вышэйшай адукацыі на беларускай мове.

Размеркаванне студэнтаў — выключна на добраахвотнай аснове. Адтэрміноўкі ад вайскавай службы павінны

даваць магчымасць моладзі атрымаць адукацыю.

БНФ выступае за адмену татальнай кантрактнай сістэмы.

Мы за вяртанне спрадвечных беларускіх сімвалаў: герба «Пагоня» і Бела-Чырвона-Белага сцяга.

Дэмакратыя, прававая дзяржава, падзел галін улады: законы павінны быць вышэйшыя за ўказы і дэкрэты, а суды — незалежныя ад выканаўчай улады і падпарадкаваныя толькі закону.

Цэнзура недапушчальная: свабода слова павінна быць гарантаваная для ўсіх СМІ і для інтэрнэту, людзі не павінны сядзець у турме за свае думкі, словы і перакананні.

Кіраўнікі выканкамаў павінны абірацца грамадзянамі на свабодных выбарах.

Барацьба з карупцыяй — прыярытэт: хто не краў — сядзець не будзе, а хто скраў — павінны быць пакараны.

Выйдзем з Еўразійскага саюза, які ёсць крыніцай праблем у эканоміцы, скасуем дамову пра «Саюзную дзяржаву», якая пагражае суверэнітэту Беларусі.

Створым бязвізавы рэжым з дзяржавамі Еўрасаюза.

Надзейная мяжа з Расіяй спыніць паток злачыннасці, нелегальнай міграцыі ды наркатыкаў.

Беларусь мусіць выйсці з Арганізацыі дагавора аб калектывнай бяспецы (АДКБ), якая пагражае ўцягваннем нас ва ўзброеныя канфлікты ў Азіі. Замежныя вайсковыя аб'екты павінны быць выдаленыя з тэрыторыі краіны.

Далучым Беларусь да Сусветнай гандлёвай арганізацыі (ВТО), каб адкрыць прадпрыемствам доступ на сусветны рынак, а беларусам даць доступ да якасных і таных тавараў.

3 платформаў партыі БНФ можна азнаёміцца на сайце www.narodny.org